



ПЕРЭГРЫНАЦЫЯ ФІГУР МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ У БЕЛАРУСІ

4 кастрычніка 2016 г. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч узначаліў Святую Імшу ў капліцы аб'яўленняў у партугальскім горадзе Фаціма ў інтэнцыі Каталіцкага Касцёла ў Беларусі і нашай Айчыны



Падчас Імшы арцыпастыр блаславіў дзве фігуры Маці Божай Фацімскай – вялікую (13 кастрычніка распачнецца яе вандраванне па парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі) і меншую (прызначаную для перэгрынацыі па сем'ях).

«Падчас перэгрынацыі па нашых парафіях вернікі будуць мець магчымасць маральна дакрануцца да Фацімы, каб яшчэ мацней перажываць значэнне гэтых аб'яўленняў у нашай былой, сучаснай і будучай гісторыі», – адзначыў арцыпастыр.

«Марыя, з далёкай Фацімы блаславі Беларусь!»

Прыгадваючы гісторыю аб'яўлення Маці Божай тром пастушкам, іерарх адзначыў, што заклік Марыі можна абагульніць двума сказамі: «Калі будзеце маліцца і нават несеся, то ўсё будзе добра. Калі не, то трагедыя непазбежная».

Гэты заклік Марыі, як дадаў Мітрапаліт, сугучны і з першым публічным зваротам Езуса: «Навяртайтесь і верце ў Евангелле».

«Усё гэта вядзе да прапісной ісціны: чалавек сваімі сіламі без Божай дапамогі не зможа шмат зрабіць», – падкрэсліў арцыбіскуп Кандрусевіч.

Працяг на стар. 2

ПЕРЭГРЫНАЦЫЯ ФІГУР МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ У БЕЛАРУСІ

Заканчэнне. Пачатак на стар. 1

«Марыя, з далёкай Фацімы блаславі Беларусь!»


Як заўважыў іерарх, перад абліччам нявернасці чалавека Марыя застаецца Маці міласэрнасці.

«Падобна як Бог, караючы нашых першых бацькоў Адама і Еву, даў ім надзею збаўлення і вызвалення з няволі граху, таксама і Марыя не пакінула бяз надзеі людзей, якія заблукалі. Менавіта таму Яна сказала, што Яе Беззаганнае Сэрца затрыумфуе і Расія навернецца».

Гэтыя словы Божай Маці падтрымлівалі наш народ на працягу трох пакаленняў у часы ганенняў. Яны былі надзеяй нават насуперак надзеі. І гэтая надзея ажыццявілася».

Асобна падчас сваёй гаміліі Мітрапаліт Кандрусевіч спыніўся на асобе св. Яна Паўла II, назваўшы яго Пантыфікат «выразна хрыстацэнтрчным і ўкаранёным у бязмежны давер Марыі».

«У атэістычнай цемры, якая ахінула нашу зямлю, здавалася, што няма ніякай надзеі. Многія проста апусцілі рукі і нават думалі, што са смерцю апошняга святара Касцёл перастане існаваць».



Але Ян Павел II не здаваўся, ён верыў у прароцтва Марыі з далёкай Фацімы. Ён ахвяраў свет Беззаганнаму Сэрцу Марыі, і распачаліся такія змены, аб якіх цяжка было нават марыць», — прыгадаў арцыпастыр.

«Фацімскае прароцтва пачало збывацца. Мы павінны быць не толькі сведкамі гэтага працэ-

су, але і яго ўдзельнікамі. Ад нас і ад нашага стаўлення да фацімскага паслання залежыць адраджэнне веры і канчатковая перамога добра», — падкрэсліў іерарх.



Нагадваючы пра набліжэнне юбілею 100-годдзя фацімскіх аб'яўленняў, арцыбіскуп заўважыў, што ў Беларусі да гэтай нагоды распрацавана адмысловая праграма падрыхтоўкі, у якую ўваходзіць спецыяльная навэнна да Маці Божай Фацімскай і перэгрынацыя Яе фігуры.

«Сёння мы знаходзімся ў Капліцы аб'яўленняў, на месцы, адкуль Марыя праз фацімскіх дзяцей перадала сваё пасланне нам і ўсяму свету. З далёкай Фацімы благаславі нашу Бацькаўшчыну, каб ёй ніколі не пагражаў духоўны Чарнобыль, каб яна не страціла надзею на новую шчаслівую будучыню», — сказаў Мітрапаліт Кандрусевіч.

У Фаціму арцыпастыр прыбыў напярэдадні і далучыўся да групы беларускіх пілігрымаў, узначаліўшы ружанцовае набажэнства.

Традыцыйна Ружанец носіць у Фаціме інтэрнацыянальны характар: пяць першых частак малітвы «Вітай Марыя» на ружанцы чытаюцца на адной з нацыянальных моў, а ўдзельнікі набажэнства адказваюць на сваёй. Такім чынам падчас ружанцовай малітвы ў Фаціме гучала і беларуская мова.

Паводле Catholic.by

ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА НА РАСПАЧАЦЕ ПЕРЭГРЫНАЦЫ ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ

Урэшце Маё Беззаганнае Сэрца затрыумфуе і наступіць час навяртання і супакою.

Фацімскае пасланне – шлях да навяртання

Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя асобы, вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі!

1. Сардэчна вітаю вас словамі, з якімі Марыя праз фацімскіх пастушкоў Францішка, Жасінту і Люцыю ў 1917 г. звярнулася да народаў усяго свету, асабліва да тых, якія живуць у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе. Гэтыя словы Багародзіцы як нашай духоўнай Маці былі для нашых продкаў і многіх з нас крыніцаю надзеі на працягу трох пакаленняў жорсткага пераследу веры. Сёння мы з'яўляемся сведкамі і ўдзельнікамі працэсу адраджэння веры ў нашай краіне, дзе атэістычны рэжым імкнуўся стварыць духоўную пустыню.

З нагоды юбілею 100-годдзя фацімскіх аб'яўленняў, які мы будзем адзначаць у наступным 2017 г., у фацімскі дзень 13 кастрычніка 2016 г. распачнецца перэгрынацыя фігуры Маці Божай Фацімскай па парафіях нашай архідыяцэзіі. Перэгрынацыя арганічна ўліваецца ў працэс падрыхтоўкі да юбілею 100-годдзя фацімскіх аб'яўленняў, распачаты ў жніўні месяцы Навэннай да Найсвяцейшай Панны Марыі, і дапаможа нам яшчэ раз духоўна асэнсаваць іх з мэтай нашага навяртання, умацавання веры і хрысціянскага сведчання.

Падчас перэгрынацыі мы будзем разважаць пра значэнне фацімскіх аб'яўленняў для нашай краіны, дзякаваць Богу за дар свабоды веравызнання, перапрашаць за ўсе недахопы і прасіць аб благаслаўленні на будучыню, бо працэс адраджэння веры нялёгкі, а небяспечныя выклікі часу яшчэ больш ускладняюць яго.

2. Пілігрымуючая фігура Маці Божай Фацімскай 4 кастрычніка была асвятчана ў Фаціме на месцы аб'яўленняў Марыі, таму гэта перэгрынацыя будзе мець цесную сувязь з гэтым святым месцам, адкуль у фатальным 1917 годзе – годзе бальшавіцкай рэвалюцыі – нам была дадзена надзея на адраджэнне веры.

Першая перэгрынацыя фігуры Маці Божай Фацімскай па парафіях Беларусі адбылася ў 1997–1998 гг. і была прысвечана 80-годдзю фацімскіх аб'яўленняў. На гэты раз перэгрынацыя адбудзецца ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.

3. Якая ж радасць прымаць у сябе асвятчаную ў Фаціме фігуру Маці Божай і тым самым нібы дакранацца да таго святога месца, дзе аб'явілася Марыя! Так і хочацца разам са св. Альжбетай усклікнуць: «Адкуль нам гэта, што Маці нашага Пана прыходзіць да нас!» (пар. Лк 1, 43)

Як дваццаць стагоддзяў таму Марыя прыйшла ў дом Альжбеты і Захарыі не адна, але з Езусам і Ягонай ласкай (пар. Лк 1, 39–55), так і цяпер Яна будзе весці нас да свайго Сына Езуса Хрыста, каб Ён адарыў нас сваёй ласкай і ўмацаваў нашу веру, надзею і любоў.

4. Перад распачаццем перэгрынацыі карысна ўзгадаць гісторыю фацімскіх аб'яўленняў.

Прыкметна, што фацімскія дзеці-візіянеры ў 1916 г. (яшчэ за год да аб'яўленняў ім Марыі), ажно тры разы сустрэлі нябеснага пасланца – анёла, які назваў сябе пасланнікам супакою.

Прыкметна і тое, што ён удзяліў дзецям святую Камунію, кажучы: «Прыміце Цела і Кроў Хрыста, уражанага чалавечай няўдзячнасцю, выпраўце іх злачынствы і праслаўце Пана.

У сувязі з гэтым узнікае лагічнае пытанне: адкуль анёл узяў святую Камунію? Ён – не святар і таму не мог цэлебраваць Эўхарыстыю. Некаторыя даследчыкі фацімскіх аб'яўленняў перакананыя, што анёл мог узяць камунію з Расіі, якая знаходзілася на парозе жорсткіх ганенняў на веру і адкуль выганялі Бога.

Як вядома, у той час працягвалася жудасная Першая сусветная вайна. Папа Бенедыкт XV шмат разоў заклікаў ваюючыя бакі да міру.



Працяг на стар. 4

ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА НА РАСПАЧАЦЕ ПЕРЭГРЫНАЦЫ ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ

Працяг. Пачатак на стар. 3

5 мая 1917 г. ён распарадзіўся ў літаныю да Маці Божай Ларэтанскай унесці заклік: «Каралева супакою, маліся за нас». А праз 8 дзён – 13 мая 1917 г. – Марыя аб’явілася тром пастушкам. Аб’яўленні працягваліся кожны месяц 13 чысла аж да кастрычніка ўключна, за выключэннем жніўня, калі Марыя аб’явілася 19 чысла.

5. Фацімскае пасланне, якое Марыя перадала чалавецтву праз дзяцей, канцэнтруецца вакол тэмы малітвы і навяртання, што знаходзіць сваё пацвярджэнне ў Евангеллі. Першыя словы, з якімі Езус звярнуўся да сваіх слухачоў, заклікалі да навяртання і веры ў Евангелле (пар. Мк 1, 15). Марыя казалася: калі будзеце маліцца, асабліва на ружанцы, і навярнецца, то ўсё будзе добра, калі не, то свет чакаюць вялікія катаклізмы. Марыя асабліва заклікала маліцца ў інтэнцыі Расіі.

Калі ў 1991 г. я ўпершыню сустрэўся з фацімскай візіянеркай сястрой Люцыяй, яна сказала, што як простая дзяўчына, якая не ведала геаграфіі, думала, што Марыя прасіла маліцца за вялікага грэшніка па імені Расія (на партугальскай мове – Руш).

Марыя ў Фаціме нагадвае пра Расію, але на самой справе фацімскае прароцтва адносіцца да ўсяго свету, у тым ліку і да Беларусі, бо, як кажа сястра Люцыя, грэх не мае нацыянальнасці і таму ўсім людзям патрэбна навяртанне.

6. Марыя аб’явіла фацімскім дзецям тры таямніцы. Дзве першыя былі абнародаваны ў 1941 г., трэцяя – у 2000 г. Гэтым самым пасля драматычнага XX стагоддзя была абнародавана рэальнасць, якая прымае ўдзел у стварэнні гісторыі і адначасова тлумачыць яе глыбокі сэнс у духоўнай перспектыве, неахвотна прымальнай сучасным спосабам мыслення, які падуладны моцным уплывам рацыяналізму, – падкрэсліў тады сакратар ватыканскай Кангрэгацыі Веравучэння арцыбіскуп Тарчызіо Бэртонэ.

Першая таямніца – гэта візія пекла. Другая распаўядае пра цяжкасці, што чакаюць грэшны свет, і пра шлях, якім можна іх пазбегчы. Марыя прадказала канец Першай сусветнай

вайны, пачатак другой і няшчасці, якія спазнае чалавецтва, голад у многіх краінах свету, ганенні на Касцёл і цяжкія Святога Айца. Трэцяя таямніца нагадвае пра Касцёл мучанікаў, і яе можна зразумець толькі ў сімвалічным ключы. Падаючы такія трывожныя сцэнарыі, Марыя ў той жа час паабяцала, што Яе Беззаганнае Сэрца затрыумфуе і Святы Айцец прысвеціць яму Расію, якая навярнецца, і на некаторы час настане мір.

У першай і другой частках Фацімскага паслання дзеці-візіянеры ўбачылі жахі пекла і пачулі, як іх пазбегнуць, а менавіта праз ушанаванне Беззаганнага Сэрца Марыі, што азначае набліжэнне да такога стану чалавечага сэрца, калі па прыкладзе Марыі наша згода з Божай воляй

становіцца ядром, які фарміруе нашу істоту.

Калі ключом да пазнання першай і другой частак фацімскага паслання з’яўляюцца словы «збавіць душы», то да трэцяй – «пакаянне», да якога заклікае Марыя⁵. У сваім лісце св. Яну Паўлу II сястра Люцыя ў 1982 г. напісала, што трэцяя фацімская таямніца зводзіцца да слоў «калі

так, і калі не»: калі навярнецца, то ўсё будзе добра, калі не, то прыйдзе бяда. Таму не трэба казаць, што Бог нас карае, але наадварот: мы самі наклікаем на сябе пакаранне. Бог шануе свабоду чалавека і цяжкія папярэджвае, як прадухіліць пагрозу.

7. Гісторыя пацвердзіла сапраўднасць прароцтва Багародзіцы. У 1917 г. адбылася Кастрычніцкая рэвалюцыя, якая прынесла так шмат цяжкіх людзям Цэнтральнай і Усходняй Еўропы і многім іншым краінам свету. Атрысаты найперш ажыццяўлялі марксісцкі лозунг «Рэлігія – опіум для народа» у савецкай Расіі, а потым – па-за яе межамі, асабліва ў Цэнтральнай Еўропе. З рэлігіяй ваявалі як з найбольш цяжкай і заразнай хваробай.

Папа Ян Павел II у аднасці з біскупамі ўсяго свету ва ўрачыстасць Звеставання Пана 25 сакавіка 1984 г. на плошчы св. Пятра ў Рыме прысвяціў свет Беззаганнаму Сэрцу Марыі. Як хутка пасля гэтага пачаў змяняцца свет!

Працяг на стар. 5



ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА НА РАСПАЧАЦЕ ПЕРЭГРЫНАЦЫІ ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ

Працяг. Пачатак на стар. 3-4

«Перабудова» ў Савецкім Саюзе прывяла да падзення таталітарна-атэістычнай сістэмы, у выніку чаго распачаўся працэс адраджэння духоўнага жыцця.

8. Сёння няма неабходнасці хаваць сваю веру ў глыбіні сэрца, як гэта было ў савецкія часы. Сёння яе можна вызнаваць публічна. Аднак неабходна памятаць пра тое, што навяртанне – гэта не штосьці прынесенае звонку. Навяртанне – гэта стан душы. Навяртанне няма там, дзе няма ўнутранай свабоды, якая базуецца не столькі на адсутнасці ГУЛАГу, колькі на праўдзе. Нездарма Хрыстус кажа: «Пазнаеце праўду, а праўда вызваліць вас» (Ян 8, 32).

Таму сапраўдная хрысціянская ідэнтычнасць – няпростая справа. Быць хрысціянінам азначае прыняць праўду Евангелля і ёю жыць. Небяспека, якая пагражае нам, заключаецца ў тым, што мы, вызваліўшыся ад знешніх путаў, па сваёй волі трапляем у іншыя формы прыгнёту, якіх вельмі шмат у сучасным свеце і якія вядуць да парушэння Богага закону.

У выніку чаго чалавек трапляе ў такія залежнасці, як спажывецтва, імкненне любым коштам да багацця, злачынства, карупцыя, наркаманыя, забойства ненароджанага жыцця, нязгоднае з Божай воляй сексуальнае жыццё і г.д. Чалавек, імкнучыся валадарыць над светам без Бога, раней ці пазней становіцца рабам гэтага свету. Часовая зямная слава, матэрыяльны дастатак і задавальненні не гарантуюць шчаслівага жыцця. Неабходна вярнуць свету сапраўдную шкалу каштоўнасцяў. Нездарма Хрыстус кажа: «Якая будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць?» (Мц 16, 26). Чалавек годны большага! Паводле Другога Ватыканскага Сабору, «вартасць чалавека вызначаецца тым, чым ён ёсць, а не тым, чым ён валодае».

Катэхізіс Каталіцкага Касцёла вучыць, што «чалавечы сэрца абцяжаранае і разлотаванае. Неабходна, каб Бог даў чалавеку новае сэрца. Навяртанне – гэта перш за ўсё справа ласкі Бога, які вяртае нашыя сэрцы да сябе («Навяртні нас да Цябе, Пане, і мы навернемся» (пар. Пс 5, 21)). Бог дае нам сілы распачаць жыццё нанова. Адкрываючы для сябе веліч Божай любові, наша сэрца скаланаецца ад жаху і цяжару граху і пачынае баяцца абразіць Бога грахам і аддаліцца ад Яго. Сэрца чалавечы навяртаецца, пазіраючы на таго, хто быў прабіты нашым грахам».

Фацімскае пасланне складаецца з закліку да навяртання, малітвы, асабліва ружанцовай, а таксама да выпраўлення крыўды за свае грахі і грахі чалавецтва. Яно вынікае з Евангелля, бо на пачатку сваёй дзейнасці Езус заклікаў да навяртання і веры ў Евангелле (пар. Мк 1, 15). Мэта навяртання – духоўная перамена чалавека, перамога над грахам і ўмацаванне добра, а таксама кроцанне па шляху святасці. Таму фацімскае пасланне заўсёды актуальнае і скіравана ў тым ліку да людзей нашага часу, які пазначаны цяжарамі, зневажаннем правоў чалавека і барацьбой з рэлігіяй. Яно таксама прасякнута любоўю Марыі да чалавецтва, як кажа св. Ян Павел II.

Такім чынам, навяртанне з’яўляецца ўмоваю вяртання да Бога і ўстаноўленай Ім гармоніі ў свеце. У гэтым працэсе асабліва роля належыць Марыі як прытулку грэшнікаў. Нам жа неабходна звяртацца да прапанаваных Ёю сродкаў: Яе ўшанавання, культу Беззаганнага Сэрца Марыі, малітвы і пакаяння.

9. Ажыццяўленню закліку Марыі будзе служыць і перэгрынацыя фігуры Маці Божай Фацімскай. Перэгрынацыя – гэта падзея не толькі знешняя, але і ўнутраная, духоўная, якая павінна весці нас да сапраўднага навяртання.

У сувязі з гэтым заклікаю ўсіх вернікаў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прымаць актыўны ўдзел у запланаваных з нагоды перэгрынацыі набажэнствах і належным чынам да іх падрыхтавацца. Для гэтага загадваю ва ўсіх парафіях у адпаведны час правесці рэкалекцыі або дні малітвы ці чування і заахвочваю ўрэгуляваць уласнае жыццё ў адпаведнасці з Божым і касцёльным правам, асабліва адносна сакрамэнту сужэнства, а таксама здзяйсняць учынкі міласэрнасці.

Перэгрынацыя распачнецца ўрачыстым прыбыццём фігуры Маці Божай Фацімскай у мінскую архікатэдру Імя Найсвяцейшай Панны Марыі 13 кастрычніка 2016 г. Праз тры дні, 16 кастрычніка, фацімская фігура распачне пілігрымаванне па парафіях і манаскіх супольнасцях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі паводле падрыхтаванай праграмы і завершыцца 15 кастрычніка 2017 г. у мінскай архікатэдру.

10. Сімвалічна, што перэгрынацыя распачынаецца ў Юбілейным Годзе Божай Міласэрнасці і годзе сярэбранага юбілею адраджэння структураў Каталіцкага Касцёла ў Беларусі.

Працяг на стар. 6

ПАСТЫРСКАЕ ПАСЛАННЕ АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА НА РАСПАЧАЦЕ ПЕРЭГРЫНАЦЫ ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ

Заканчэнне. Пачатак на стар. 3-5

Фацімскае пасланне і яго ажыццяўленне – гэта не што іншае, як знак бязмежнай Божай міласэрнасці. Святы Айцец Францішак у буле «Misericordiae Vultus» («Аблічча міласэрнасці»), якой абвясціў гэты Год як час ласкі, заклікае да таго, каб пілігрымка стала штуршком да навяртання і каб усіх нас ахінула Божая міласэрнасць. Падчас перэгрынацыі фацімскай фігуры заахвочваю ўсіх пілігрымаваць да Марыі – Маці Міласэрнасці, прысвяціць сябе Беззаганнаму Сэрцу Марыі і прасіць, каб Яна прывяла нас да міласэрнага Езуса.

Марыя, Маці Божая Фацімская! Сёння разам з Табой спяваем Твой гімн «Magnificat», бо сапраўды вялікія справы Бог чыніць на нашых вачах.

Дзякуем Табе за надзею, дадзеную нашаму народу сто гадоў таму!

Дзякуем за духоўную дапамогу падчас доўгіх дзесяцігоддзяў ганенняў на Касцёл!

Перапрашаем за ўсялякае зло, якое мы і наш народ учынілі.

Перад небяспечнымі выклікамі часу просім благаслаўлення на будучыню, каб будаваць яе на фундаменце Евангелля.

Марыя, у сваёй фацімскай фігуры ўвайдзі ў нашы касцёлы і капліцы, як Каўчэг заповедаў паміж Богам і людзьмі, увайдзі ў нашы сэрцы і перамяні іх, умацуй нашу веру, надзею і любоў.

Давяраючы ўсіх удзельнікаў перэгрынацыі апецы Маці Божай Фацімскай, ад усяго сэрца благаслаўляю ў імя Айца, + і Сына, і Духа Святога.

*Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі
Мінск, 4 кастрычніка 2016 г.
Успамін св. Францішка Асізскага*

Акт прысвячэння Беззаганнаму Сэрцу Марыі

О Найсвяцейшая Тройца – Бог Айцец, які выбраў Марыю быць самаю годнаю сярод сваіх дачок; Бог Сын, які даў Ёй ласку быць Тваёю Маці; Бог Дух Святы, які ўчыніў Яе сваёю Абранніцай! Верым Табе, ушаноўваем Цябе, спадзяемся на Цябе і любім Цябе. Сёння аддаём сябе мацярынскай любові Беззаганнага Сэрца Божай Маці, якая па Тваёй волі ў Фаціме прадказала наша навяртанне.

Марыя, мы прысвячаем і даручаем сябе, нашыя сем'і і Айчыну Твайму Беззаганнаму Сэрцу. Будзь для нас Маці, Апякунка і прыкладам жыцця. Дапамажы нам верна служыць Табе, Твайму Сыну і Яго Касцёлу ў гэты гістарычны і лёсавызначальны час, поўны многіх небяспечных выклікаў. Ты разумееш цяжкасці і надзеі нашага жыцця, асабліва ў барацьбе паміж добром і злом. Пачуй нашу просьбу аб дапамозе і ў абдымках сваёй мацярынскай любові ўкрый нас, занепакоеных сваім зямным і вечным лёсам.

Маці Божая, узясі да трону міласцівага і ўсемагутнага Бога нашу падзяку за шчодрыя ласкі, якімі Ён нас адорвае. Прадстаў наша пакаянне за грахі народа, ахвяру і цярдзенні. Выпрасі благаслаўленне на далейшае жыццё, на дасягненне міру, згоды і ўзаемаразумення.

Беззаганнае Сэрца Марыі! Няхай праз Тваё заступніцтва Бог літасціва гляне на свой Касцёл, дорачы яму поўную свабоду і ласку

шматлікіх і святых пакліканняў да святарства і манаства; няхай успамагае намаганні ў справе еднасці хрысціянаў у імя наказу Хрыста: «Каб усе былі адно»; няхай адорыць мудрасцю дзяржаўную ўладу ў яе клопатах пра дабрабыт народа, яго духоўнае развіццё і захаванне справядлівасці; няхай апякуецца нашымі сем'ямі, каб яны былі моцныя Богам і неразрыўныя; няхай адорыць дзяцей і моладзь духоўным, інтэлектуальным і фізічным развіццём і ахоўвае іх ад грахоўнай спакусы; няхай заблукалым пакажа шлях навяртання, няверуючых прывядзе да пазнання праўды, грэшнікаў – да пакаяння; няхай змліуецца над хворымі і беднымі, над тымі, хто пакутуе і прыгнечаны цяжарам, – над усімі, хто знаходзіцца ў патрэбе.

О Найсвяцейшая Багародзіца, Апякунка Беларусі, Тваёй абароне аддаёмся. Прымі наша прысвячэнне Твайму Беззаганнаму Сэрцу. Будзь з намі на шляхах веры, надзеі і любові. Няхай праз Тваё заступніцтва адбудзецца навяртанне сэрцаў і перамога дабра. Маліся за нас, каб мы, выконваючы волю Усемагутнага, заўсёды бралі прыклад з Твайго служэння Яму і бліжняму. Просім праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.

*Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі
Паводле Catholic.by*

«РАДЫЁ МАРЫЯ» Ё БЕЛАРУСІ: ПЯЦЬ ПЫТАННЯЎ ДА ПРАГРАМНАГА ДЫРЭКТАРА КС. АЛЯКСАНДРА УЛАСА

*Ксёндз Аляксандр Улас, новы праграмны дырэктар беларускага «Радые РМ»,
зарэгістраванага ў нашай краіне ў чэрвені бягучага года,
распавёў пра наступныя крокі ў развіцці каталіцкага радыё ў Беларусі*



RADIO MARIA

5-7 верасня святар прымаў удзел у трэнінгу для кіраўнікоў «Радые Марыя» з розных краін, які сёлета прайшоў ва Украіне на базе духоўнай семінарыі Найсвяцейшага Сэрца Езуса ў Ворзелі.

У сустрэчы прымалі ўдзел прадстаўнікі Сусветнай Сям'і «Радые Марыя» – кс. Францішак Плацыос, еўрапейскі каардынатар Бернард Мітэруцнэр і супрацоўнік Сусветнай сям'і «Радые Марыя» Радаэль Галаці.

«Тут, як нідзе, усведамляеш багацце Касцёла. «Радые Марыя» як міжнародная структура мае шмат напрацовак і багаты вопыт працы ў розных краінах з рознымі законамі, – адзначае кс. Аляксандр Улас. – На семінары мы не проста вучымся, але найперш дзелімся. Атмасфера пануе вельмі спецыфічная, бо той, хто вучыцца, у пэўны момант можа стаць тым, хто можа навучыць і падзяліцца вопытам сваёй краіны».

1. Што чуваць сёння з «Радые Марыя» ў Беларусі?

– На сёння адбыўся запуск тэставай версіі радыё. Запушчаная версія – толькі праверка нашых тэхнічных магчымасцяў, якія мы тэсціруем. Канчатковы ж выгляд «Радые Марыя» будзе зусім іншы.

У чэрвені 2016 года ў галоўным упраўленні юстыцыі Мінскага гарвыканкама «Радые Марыя» атрымала дзяржаўную рэгістрацыю. У Беларусі нас зарэгістравалі па першых літарах – «Радые РМ». Паступова мы падышлі да тэхнічнай падрыхтоўкі будучага вясцальніка. У сувязі з тым, што «вольных хваляў» у Мінску нам не выдзелілі, мы вырашылі пачаць працу ў інтэрнэце і запусціць спачатку інтэрнэт-версію «Радые РМ».

Тэставая версія мае абмежаванне – адначасова радыё могуць слухаць толькі 30 слухачоў. Мы карыстаемся «аўтадыджэем». Але ўсё гэта толькі праверка. Мы вывучаем розныя варыянты, а таксама магчымасці трансляцый з розных куткоў Беларусі, магчымасці скайп-трансляцый і г. д.

2. Афіцыйнай мовай новага радыё будзе беларуская. Чым яшчэ будзе адрознівацца ад іншых «Радые РМ»?

– Нацыянальная спецыфіка будзе ў нашых слухачах. Слухачы – фундамент кожнага «Радые Марыя». А слухачы – гэта перш за ўсё беларусы. Сама ідэя «Радые Марыя» – радыё, зробленае людзьмі для людзей.

Валанцёры, якія прыходзяць і робяць гэтае радыё. Тое, што будзе ў радыё, будзе адказам на духоўныя патрэбы і запыты вернікаў.

Спецыфіку кантэнту «Радые Марыя» ва ўсім свеце можна патлумачыць наступным чынам: па-першае, гэта абавязковая малітва (адна трэця ад усяго эфіру) – Ружанец, Вяночак да Божай Міласэрнасці, святая Імша, «Анёл Панскі» і інш. Другім складнікам эфіру стане катэхеза – пазнаванне Бога і Бібліі. Трэцяя частка – сацыяльныя тэмы (псіхалогія, сацыялогія і г. д.), або, інакш кажучы, тыя тэмы, праз якія чалавек у сваёй штодзённасці набліжаецца да Бога.

Працяг на стар. 8

«РАДЫЁ МАРЫЯ» Ё БЕЛАРУСІ: ПЯЦЬ ПЫТАННЯЎ ДА ПРАГРАМНАГА ДЫРЭКТАРА КС. АЛЯКСАНДРА УЛАСА

Заканчэнне. Пачатак на стар. 7

Спецыфіку кантэнту «Радые Марыя» ва ўсім свеце можна патлумачыць наступным чынам: па-першае, гэта абавязковая малітва (адна трэця ад усяго эфіру) – Ружанец, Вяночак да Божай Міласэрнасці, святая Імша, «Анёл Панскі» і інш. Другім складнікам эфіру стане катэхеза – пазнаванне Бога і Бібліі. Трэцяя частка – сацыяльныя тэмы (псіхалогія, сацыялогія і г. д.), або, інакш кажучы, тыя тэмы, праз якія чалавек у сваёй штодзённасці набліжаецца да Бога.

Усе гэтыя пытанні практычна ў кожнай краіне спецыфічныя. Няма магчымасці сказаць, што малітва аднолькавая. Мы плануем весці трансляцыю святой Імшы з розных парафій, таму чакаем і актыўнага ўдзелу беларускіх парафій у гэтай справе.

3. Ці будзе «Радые РМ» супрацоўнічаць з хрысціянскімі гуртамі?

– Музыцы будзе належаць да 10 працэнтаў ад усяго кантэнту. І тут мы будзем імкнуцца да таго, каб на першым месцы была наша беларуская хрысціянская музыка. У гэтым таксама будзе асабліва нашча беларускага радые. Гэта дасць магчымасць гуртам данесці сваю музыку і да слухачоў іншых краін.

4. Многія цікавяцца працай на радые валанцёраў. Якой будзе гэтая праца?



– У пошуку валанцёраў мы будзем кіравацца наступнымі крытэрыямі: гэта павінны быць людзі, якія вераць, моляцца і дзейнічаюць. Гэтае запрашэнне будзе датычаць усіх людзей добрай волі.



Валанцёры будуць праходзіць на нашым радые адмысловую школу. Але гэты этап – пакуль наперадзе. Спачатку трэба вырашыць матэрыяльна-тэхнічныя пытанні.

Радые – гэта не толькі супрацоўнікі і валанцёры. Найперш – гэта яго слухачы.

Па сутнасці, «Радые РМ» – гэта сям'я, якая аб'ядноўвае нас, супрацоўнікаў, і слухачоў на шляху да Бога праз Марыю.

Маім заданнем стане фактычна не столькі пошук валанцёраў, колькі стварэнне ў Беларусі гэтай вялікай сям'і «Радые РМ». А гэта заданне не толькі для мяне, але і для іншых святароў і душпастыраў. «Радые РМ» – гэта і цудоўная магчымасць развіцця марыйнай духоўнасці.

5. Калі чакаць запуску «Радые РМ»?

– Пакуль яшчэ нельга казаць пра дакладныя тэрміны. Спадзяюся, праз месяц-паўтара тэхнічная апраца будзе скончана і мы, нарэшце, пярэйдзем да анлайн-трансляцыі.

Асабліва «Радые РМ» будзе ў тым, што гэта будзе кругласутачнае вяртанне ў рэжыме анлайн, бо радые – гэта перадусім жывы арганізм.

Паводле Catholic.by

«КАСЦЁЛ ДЛЯ ЎСІХ, І ПЕРШ ЗА ЎСЁ ДЛЯ ГРЭШНІКАЎ»

«Касцёл не толькі для добрых або тых, хто здаецца добрым ці лічыць сябе такім. Касцёл для ўсіх, і перш за ўсё для грэшнікаў, таму што Касцёл – гэта міласэрнасць»

У сваёй катэхезе Пантыфік спаслаўся на евангельскае апавяданне аб прабачэнні Езусам «добрага злчынцы» на крыжы (Лк 23, 39-43).

Святы Айцец нагадаў, што Езус быў укрыжаваны разам з двума злчынцамі, адзін з якіх насміхаўся над Ім, не разумеючы, што Божае прабачэнне даступна ўсім. «Паміраючы на крыжы, нявінны сярод двух злчынцаў, Ён пацвярджае, што Божае збаўленне можа дасягнуць кожнага чалавека, незалежна ад яго сітуацыі, нават самай кепскай і балючай. Божае збаўленне для ўсіх. Ніхто з яго не выключаны. Яно падорана ўсім. Таму Юбілей з'яўляецца часам ласкі і міласэрнасці для ўсіх: добрых і злых, здаровых і пакутуючых», – сказаў Папа.

Святы Айцец звярнуўся да церпячых па розных прычынах людзей, каб адкрыліся на Божае прабачэнне і з шчырым сэрцам прынялі яго.

«Усім прыкутым да шпітальных ложкаў, зачыненым у турмах, тым, хто патрапіў у пастку войнаў, я кажу: паглядзіце на Укрыжаванне! Езус з вамі, Ён застаецца з вамі на крыжы і дорыць сябе ўсім, як Збаўца. Ён суправаджае ўсіх нас і вас, якія шмат пакутуеце. Ён укрыжаваны за ўсіх. Дазвольце, каб сіла Евангелля прасякнула ваша сэрца і суцешыла вас, каб дала вам надзею і ўнутраную ўпэўненасць у тым, што ніхто не выключаны з прабачэння», – падкрэсліў Папа Францішак.

Спасылаючыся на прыклад іншага злчынцы, укрыжаванага разам з Хрыстом, Пантыфік заўважыў, што ён паверыў ва ўсемагутнасць Бога і Яго бясконцую дабрыню і таму стаў «сведкам ласкі».

«Вера гэтага чалавека – гэта плён ласкі Хрыста: яго вочы сузіраюць ва Укрыжаваным любоў Бога да яго, беднага грэшніка. Сапраўды, ён быў злодзеям: гэта праўда. Ён краў усё жыццё. Але напрыканцы пакаяўся з таго, што рабіў, і, гледзячы на Езуса, такога добрага і міласэрнага, здолеў “скрасці” для сябе Неба: малайчына гэты злодзей!» – сказаў Папа.

Каментуючы яго просьбу «Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё Валадарства» (Лк 23, 42), Пантыфік адзначыў, што такі давер да Бога з'яўляецца прыкладам для кожнага верніка.

«Гэты чалавек просіць Езуса ўзгадаць пра яго. Колькі пяшчоты ў гэтых словах, колькі чалавечнасці! Гэта патрэба чалавека ў тым, каб не быць пакінутым, каб Бог быў заўсёды блізка. Такім чынам, асуджаны на смерць становіцца прыкладам хрысціяна, які давярае сябе Езусу. Гэта глыбока: асуджаны на смерць з'яўляецца прыкладам для нас (...). Але таксама і прыкладам Касцёла, які ў літургіі шматразова звяртаецца да Пана, кажучы: “Памятай... памятай... памятай аб сваёй любові...”», – падкрэсліў Святы Айцец.

Пантыфік заўважыў, што абяцанне Езуса «Сапраўды кажу табе: сёння будзеш са Мною ў раі» (Лк 23, 43) азначае спаўненне Яго галоўнай місіі: збаўлення грэшнікаў. «Ад пачатку да самага канца Ён выяўляў сябе як Міласэрнасць, адкрываў сябе ў якасці канчатковага і апошняга ўцелаўлення любові Айца. Сапраўды, Езус з'яўляецца абліччам міласэрнасці Айца», – сказаў Папа Францішак на заканчэнне сваёй катэхезы.

*Паводле беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё*

ЧАТЫРЫ ПАРАДЫ АД ПАПЫ ФРАНЦІШКА, ЯК БЫЦЬ ДОБРЫМ ХРЫСЦІЯНІНАМ

«Трэба ахоўваць святло веры і несці яго далей, не дазваляючы, каб яго засланілі», – сказаў Папа Францішак падчас ранішняй Эўхарыстыі ў Доме Св. Марты 19 верасня 2016 г.

У гаміліі Святы Айцец засяродзіўся на словах чытання Евангелля гэтага дня (Лк 8, 16-18). Папа Францішак заўважыў, што святло веры з'яўляецца сапраўдным святлом, лагодным, якое ніколі не гасне. Пантыфік таксама перасцярог ад паставаў, якія могуць захінаць гэтае святло.

Па-першае, нельга адкладваць дабро на пазней: «Не адмаўляйся рабіць дабро тым, хто патрабуе, калі маеш для гэтага магчымасць».

Па-другое, гэта выкарыстанне даверу бліжняга: «Не задумвай благога супраць бліжняга свайго, калі ён з даверам сядзіць у цябе».

Па-трэцяе, Папа ўказаў на спакусу нястомна спрачацца з кімсьці і заклікаў да прабачэння: «Не спрачайся з чалавекам без прычыны, калі ён не зрабіў табе нічога злага».

Па-чацвёртае, Пантыфік заўважыў, што прагненне ўлады і «смакаванне» зайздрасці прыкрывае святло, якім з'яўляецца вера: «Не зайздросць несправядліваму чалавеку і не становіся ні на адзін шлях ягоны. Бо кожны нягоднік брыдкі для Пана, і з праведнымі сябруе Ён».

*Паводле беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё*

«БЫЦЬ ДАСКАНАЛЫМІ – ЗНАЧЫЦЬ БЫЦЬ МІЛАСЭРНЫМІ»

«Неміласэрны чалавек з'яўляецца дасканалым? Не! Неміласэрны чалавек з'яўляецца добрым? Не! Дабрыня і дасканаласць укаранёны ў міласэрнасці», – адзначыў Папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі 21 верасня 2016 г. на плошчы Св. Пятра ў Ватыкане



У катэхезе Папа спаслаўся на евангельскія словы, якія сталі дэвізам трываючага Юбілейнага Года: «Будзьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны» (Лк 6, 36). Як заўважыў Пантыфік, гаворка ідзе не пра «эфектыўны слоган», але пра жыццёвую пазіцыю, зразумець сэнс якой дапамагае іншая парада Езуса: «Будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш Нябесны» (Мц 5, 48).

«Быць дасканалымі – значыць быць міласэрнымі. Неміласэрны чалавек з'яўляецца дасканалым? Не! Неміласэрны чалавек з'яўляецца добрым? Не! Дабрыня і дасканаласць укаранёны ў міласэрнасці. Канешне, Бог з'яўляецца дасканалым. Але, калі разглядаем Яго такім чынам, то для людзей становіцца немагчымым імкненне да гэтай абсалютнай дасканаласці. Аднак, калі Ён стаіць перад нашымі вачыма, як міласэрны, мы можам лепш зразумець, у чым заключаецца Яго дасканаласць, і імкнуцца быць як Ён: поўнымі любові, спачування, міласэрнасці», – сказаў Папа.

Пантыфік дадаў, што гаворка ідзе пра цалкам рэалістычную мэту і сам Бог заклікае «сваіх вучняў становіцца знакамі, каналамі, сведкамі Яго міласэрнасці».

«Кожны хрысціянін пакліканы быць сведкам міласэрнасці, і гэта адбываецца на шляху да святасці. Падумаем, колькі святых сталі міласэрнымі таму, што дазволілі Божай міласэрнасці напоўніць свае сэрцы. Яны далі цэла любові Пана, выліваючы яе ў разнастайных патрэбах пакутуючага чалавецтва. У гэтым росквіце шматлікіх формаў любові

можна заўважыць адлюстраванні міласэрнага аблічча Хрыста», – адзначыў Папа.

Святы Айцец патлумачыў, што міласэрнасць вучняў Хрыста выяўляецца галоўным чынам у прабачэнні і дары.

«Хрысціянін павінен прабачаць! Але чаму? Таму што сам быў прабачаны. Усе мы, сабраныя сёння на плошчы, былі прабачаны. А паколькі атрымалі прабачэнне, павінны таксама прабачаць. Гэтыя словы мы штодзённа паўтараем у малітве “Ойча наш”: “адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым”. Гэта значыць прабачаць знявагі, прабачаць мноста рэчаў, бо і нам было прабачана шмат знявагаў і грахоў», – сказаў Пантыфік.

Па словах Папы, асуджаць «брата, які грашыць – памылкова», паколькі асуджэнне грэшніка «разрывае братэрскую сувязь з ім і з'яўляецца пагардай міласэрнасцю Бога, які не хоча адмаўляцца ні ад аднаго з сваіх дзяцей». «Мы не маем улады асуджаць нашага брата, які памыляецца, мы не вышэй за яго: але маем абавязак вярнуць яму годнасць сына Айца і суправаджаць на шляху навяртання», – заўважыў Пантыфік.

Гаворачы аб важнасці дару ў жыцці хрысціян, Святы Айцец нагадаў евангельскія словы: «Давайце, і будзе дадзена вам (...). Бо якой мераю мераеце, такой і вам будзе адмерана». «Калі добра паглядзім, тут ёсць узаемная логіка: па меры таго, колькі атрымліваем ад Бога, даем брату, і па меры таго, колькі даем брату, атрымліваем ад Бога!» – сказаў Папа.

«Міласэрная любоў, такім чынам, з'яўляецца адзіным шляхам, якім трэба ісці. Як моцна мы ўсе патрабуем таго, каб быць крыху больш міласэрнымі, не абгаворваць іншых, не асуджаць, не “выскубваць” іншых праз крытыку, нянавісьць, зайздрасць. Не! Прабачаць, быць міласэрнымі, жыць у любові і даваць. Гэта міласэрнасць і любоў – дазволіць вучням Езуса не згубіць тоеснасці, атрыманай ад Яго, і прызнаваць сябе дзецьмі адзінага Айца», – падкрэсліў Пантыфік.

На заканчэнне сваёй катэхезы Папа Францішак заклікаў вернікаў быць міласэрнымі, каб мець сэрцы, напоўненыя любоўю.

*Паводле беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё*

З радасцю паведамляем, што за апошні час Сакрамант Хросту атрымалі:

Мацвей Дзядкоў, сын Уладзіміра і Весты
Сямён-Пётр Сінкевіч, сын Аляксандра і Вольгі
Данійл Пажога, сын Віктара і Алы
Міхаліна Паддубская, дачка Аляксандра і Ганны
Данійл Пахомаў, сын Аляксандра і Наталлі
Арцём-Павел Вашчыла, сын Паўла і Юліі
Андрэй-Пётр Вашчыла, сын Паўла і Юліі
Максім-Антоній Яруціч, сын Алега і Святланы
Вераніка Кацмаёр, дачка Віталя і Марыны
Мацвей Багдановіч, сын Аляксандра і Алены
Ян Волкаў, сын Уладзіміра і Ірыны
Стэфан-Ноэль Лукашэвіч,
 сын Уладзіслава і Юліі
Канстанцін-Уладзіслаў Дарафееў,
 сын Аляксандра і Алены
Мілана-Эмілія Янкоўская,
 дачка Канстанціна і Вольгі
Уладыслаў Кісель, сын Сяргея і Юліі
Вераніка Навагроцкая, дачка Андрэя і Кацярыны
Паліна Шчуроўская, дачка Міхаіла і Святланы
Ева-Вікторыя Бако, дачка Юрыя і Наталлі
Аляксандр Юшкевіч, сын Іллі і Марыі
Марк-Павел Ганчарык, сын Мікалая і Наталлі
Ангеліна-Анэлія Зубарык, дачка Яна і Вольгі
Сямён Вашкевіч, сын Сяргея і Алены
Караліна-Анна Яцкевіч,
 дачка Аляксандра і Ірыны
Марыянна Кузура, дачка Андрэя і Марыны
Даніла Грамадка, сын Дзмітрыя і Вольгі
Арына-Вікторыя Шах, дачка Івана і Алены
Цімафей Радкевіч, сын Аляксандра і Кацярыны
Іван Гіруць, сын Анатоля і Людмілы
Арыяна-Марыя Гражынская,
 дачка Дзмітрыя і Юліаны



ВІНШУЕМ МАЛАДЫХ

Давяраем добраму Богу сужэнскае жыццё маладых людзей,
 якія вырашылі быць заўсёды разам,
 і просім для іх асаблівага Божага благаславення

Арцёма Макаўчыка і Карыну Жых
 Мікалая Мірона і Вікторыю Янцэвіч
 Аляксандра Хвалько і Ірыну Лабовіч
 Валерыя Далюка і Кацярыну Сідорчык
 Аляксандра Шарко і Надзею Клімашэвіч
 Алега Зубкевіча і Таццяну Шумскую
 Аляксандра Вахавяка і Кацярыну Тапуць
 Паўла Бекіша і Анну Мішульскую
 Андрэя Ародзя і Анастасію Мусніцкую

_____ . _____ 2016 г. у _____ . _____ гадзін
у інтэнцыі _____

10 кастрычніка Панядзелак	11 кастрычніка Аўторак	12 кастрычніка Серада	13 кастрычніка Чацвер	14 кастрычніка Пятніца	15 кастрычніка Субота	16 кастрычніка Нядзеля
7.00 – ☩	7.00 – *	7.00 – *	7.00 – *	7.00 –	8.00 – *	8.00 – *
9.00 – *PL	9.00 – ☩PL	9.00 – *PL	9.00 – ☩PL	9.00 – ☩	9.00 – ☩	9.00 – *
12.00 – *	12.00 – ☩	12.00 – ☩	12.00 – *	12.00 – *	12.00 – ☩	11.00 – S
15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	15.00 – Вяч	13.00 – *PL
17.00 – ☩	17.00 – ☩	17.00 – ☩	17.00 – ☩	17.00 – ☩	17.00 – *	15.00 – ☩
19.00 – ☩	19.00 – ☩	19.00 – *	19.00 – *	19.00 – *	19.00 – ☩	15.00 – Вяч PL
						16.00 – *
						17.00 – *
						19.00 – *
						21.00 – *

* – Святая Імша ў інтэнцыі аб здароўі, Божым
бласлаўенстве, апецы Маці Божай

☩ – Святая Імша ў інтэнцыі памерлых

скл – Святая Імша складковая; мл – Святая Імша для моладзі;

S – Summa – Святая Імша ў інтэнцыі парафіі

PL – Святая Імша на польскай мове

Вяч – Вячыстая Святая Імша за чыстцовыя душы

слых – Святая Імша для глуханаемых

Вячыстая Адарачыя Найсвяцейшага Сакраманту — у капліцы Маці Божай Будслаўскай
15.00 — Вячыстая Святая Імша ля алтара Божай Міласэрнасці ў інтэнцыі памерлых

АНОНСЫ

ПА ПАРАФІЯХ АРХІДЫЯЦЭЗІІ АДБУДЗЕЦЦА ПЕРЭГРЫНАЦЫЯ ФІГУРЫ МАЦІ БОЖАЙ ФАЦІМСКАЙ

У межах падрыхтоўкі і святкавання юбілею 100-годдзя фацімскіх аб'яўленняў адбудзецца перэгрынацыя фігуры Маці Божай Фацімскай па парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Фігура, асвечаная ў Фаціме 4 кастрычніка, будзе ўрачыста ўнесена ў мінскую архікатэдру 13 кастрычніка ў 18.30.

16 кастрычніка, пасля Святой Імшы ў 13.00, распачнецца пілігрымаванне фігуры па парафіях архідыяцэзіі паводле распрацаванага графіку. З мінскай архікатэдры яна будзе перавезена ў магілёўскую катэдру.

Пасля заканчэння перэгрынацыі фігура Маці Божай Фацімскай будзе змешчана ў бочным алтары мінскай архікатэдры, які будзе змайстраваны да 100-годдзя фацімскіх аб'яўленняў.

Нагадаем, што гэта ўжо не першая перэгрынацыя фацімскай фігуры ў гісторыі Католіцкага Касцёла ў нашай краіне. У 1997 г. фігура Маці Божай была прывезена з Фацімы тагачасным арцыбіскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі кардыналам Казімірам Свёнткам. Перэгрынацыя была арганізавана па ўсёй Беларусі і працягвалася да 1998 г.

Паводле Catholic.by

